

**ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ**

**VISA APPLICATION FORM
THE REPUBLIC OF BELARUS
TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS**

1. Прозвішча/Vezetéknév (Családi név):		4. Пол/Nem																	
2. Імя/Utónév (Keresztnév)		<input type="checkbox"/> мужчынскі/férfi																	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Születés kori vezetéknév (Korábbi családi név(nevek)):		<input type="checkbox"/> жаночы/nő																	
5. Дата нараджэння/Születési idő		6. Месца нараджэння/Születési hely:																	
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> </tr> <tr> <td>nap</td> <td>hónap</td> <td colspan="2">év</td> </tr> </table>						nap	hónap	év		краіна/ország горад/település вобласць (раён)/megye/járás									
nap	hónap	év																	
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы) / Jelenlegi állampolgárság/ Egyéb állampolgárságok																			
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/ Ha megváltoztatta az állampolgárságát, nevezze meg korábban állampolgárságát (állampolgárságait), és adja meg annak megváltoztatásának dátumát																			
8. Тып пашпарта/ Az úti okmány típusa		9. Нумар пашпарта/ Az úti okmány száma																	
<input type="checkbox"/> звычайны/ Magánútlelél <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ Diplomata-útlelél <input type="checkbox"/> службовы/ Szolgálati útlelél <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ Egyéb úti okmány		<input type="checkbox"/> Кім выдадзены/ Kiállító hatóság																	
		11. Дата выдачы/ Kiállítás kelte																	
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> </tr> <tr> <td>nap</td> <td>hónap</td> <td colspan="2">év</td> </tr> </table>						nap	hónap	év									
nap	hónap	év																	
		12. Тэрмін дзеяння/ Érvényes																	
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> </tr> <tr> <td>day</td> <td>month</td> <td colspan="2">year</td> </tr> </table>						day	month	year									
day	month	year																	
13. Адрас сталага месца жыхарства/ Állandó lakcíme																			
краіна/ország		вобласць(раён)/megye (járás)																	
горад/település		вуліца/közterület neve																	
індэкс/irányítószám																			
нумар дома/házszaám		нумар кватэры/ajtó																	
нумар тэлефона/telefonszám		e-mail																	
14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/Munkaalkató/oktatási intézmény neve és címe																			
прадпрыемства/cég		пасада/beosztás																	
краіна/ország		вобласць (раён)/megye (járás)																	
індэкс/irányítószám																			
горад/település		вуліца/közterület neve																	
нумар дома/házszaám		нумар тэлефона/telefonszám																	
15. Тып візы/Vízum típusa		16. Колькасць уездаў/Beutazások száma																	
<input type="checkbox"/> транзітная/transzit (átutazó) <input type="checkbox"/> кароткачасовая/rövid távú <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/hosszú távú		<input type="checkbox"/> аднаразовая/egyszeri <input type="checkbox"/> двухразовая/kétszeri <input type="checkbox"/> шматразовая/többszöri																	
17. Тэрмін дзеяння візы/Érvényes		на тэрмін знаходжання/ tartózkodási időtartamra																	
з/ -tól/-től		па/ -ig																	
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> </tr> <tr> <td>nap</td> <td>hónap</td> <td colspan="2">év</td> </tr> </table>						nap	hónap	év		<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> </tr> <tr> <td>day</td> <td>hónap</td> <td colspan="2">év</td> </tr> </table>						day	hónap	év	
nap	hónap	év																	
day	hónap	év																	
		<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> <td style="width:25%;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">сутак/nap</td> </tr> </table>						сутак/nap											
сутак/nap																			

Фотаздымак/Fénykép

**Службовыя адзнакі/
A hivatal tölti ki**

Visszatérítési dátum:

.....

Падставы:

сапраўдны пашпарт
 візавая падтрымка
 фінансавыя сродкі
 інтэрв'ю

Рашэнне по звароце:

ад

станоўчае
 адмоўнае

Тып візы:

В
 С
 D

Кратнасць візы:

1
 2
 шм

Мэта візіту:

транзіт
 дыпламатычная
 службовая
 дзелавыя стасункі
 спорт/культура/
 навука/адукацыя
 гуманітарная
 рэлігійныя стасункі
 прэса
 прыватная
 вучоба
 праца
 турызм
 сталае жыхарства

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны збор:

.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / A meghívó szervezet vagy személy neve /Ha tranzitvízumra van szüksége, jelölje meg, hogy melyik országba utazik, és mi indokolja az adott országba való belépést

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Meghívó cég vagy személy címe
індэкс/irányítószám
вобласць (раён)/megye (járás) горад/település
вуліца/közterület neve нумар дома/házzám
нумар факса/faxszám e-mail

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Belarusz tartózkodási címe
індэкс/irányítószám
вобласць (раён)/megye (járás) горад/település
вуліца/közterület neve нумар дома/házzám
нумар кватэры/ajtó гасцініца/szálloda

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ A látogatás céljának részletes leírása

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Járt már a Belarusz Köztársaságban az elmúlt 3 évben?
 так/igen не/nem
калі так, вызначце, у якіх гадах / ha igen, mikor

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Volt-e korábban fellelőségre vonva a Belarusz Köztársaság törvényeinek megsértéséért?
 так/igen не/nem
калі так, вызначце калі/ha igen, mikor і дзе/hol

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ A pozitív válasz nem feltétlenül érinti negatívan a vízumkérelem megfontolását, de ebben az esetben a jelenlétét konzuli tisztviselővel folytatott interjúra kérjük.

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ A Belarusz Köztársaságban való tartózkodáshoz rendelkezésre álló eszközök
 наяўныя сродкі/ készpénz банкаўскія чэкі/ banki csekk крэдытныя карткі/hitelkártya
 зваротны білет/ retúrjegy дарожныя чэкі/ utazási csekk пражыванне/szállás

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok pontosak és teljeskörűek. Tudatában vagyok annak, hogy bármely hamis nyilatkozat a kérelem elutasításához, illetve a már megadott vízum visszavonásához vezet. Vállalom, hogy a Belarusz Köztársaságba érkezése után a meghatározott eljárás szerint regisztrálok, és a vízum érvényességi idejének lejártá előtt elhagyom a Belarusz Köztársaság területét. Tudomásul veszem, hogy megfelelő utazási egészségbiztosítással kell rendelkezennem utazásom alatt, amely megfelel a belorusz jogszabályok követelményeinek. Hozzájárulok személyes adataim gyűjtéséhez, tárolásához, feldolgozásához és továbbításához a Belarusz Köztársaság vízumkiadásához és nemzetközi szerződéseinek végrehajtásához kapcsolódó célokra.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/ Aláírás:

27. Дата падпісання/ Kelt (dátum)

nap		hónap		év	